

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 251 (6227) | 29 кастрычніка 1938 г., субота | ЦЕНА 10 КАП.

ВЯЛІКАЕ СВЯТА ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА КОМСАМОЛА

Уся савецкая моладзь, усе працоўныя нашай краіны сёння адзначаюць слаўны дзясятагадзевы юбілей Ленінска-Сталінскага комсамола. Авангард савецкай моладзі — комсамол пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна на ўсіх участках барацьбы за сацыялізм парывае неўдзяльнай славай.

Выступленне Леніна на III з'ездзе РКСМ, выступленне Сталіна на VIII з'ездзе ВЛКСМ з'яўляюцца праграмнымі дакументамі ў рабоце комсамола. Абодва гэтыя прамовы іліяна і тэарэтычна паднялі комсамол на вышэйшую ступень, з вычарпальнай паўнатой вызначылі яго задачы. Абодва гэтыя прамовы сталі цудоўнай аоркай комсамола ў яго барацьбе за пабудаванне комуністычнага грамадства.

Жыццё і барацьба працоўнай моладзі неразрывна звязана з гісторыяй большэвіцкай партыі, з імем Леніна і Сталіна. Пад кіраўніцтвам сваёй роднай мацеры — Усесаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў) нарадзіўся, рос і іліяна загартоўваўся Комуністычны саюз моладзі. У агні грамадзянскай вайны, у агні класавых бітваў склаўся Ленінска-Сталінскі комсамол — многаміліённая арганізацыя савецкай моладзі.

Комсамол выхоўвае ў савецкай моладзі гарачую любоў і бязмежную адданасць справе Леніна-Сталіна, справе нашай радзімы, прэзэрванне і яныя нісь да ворагаў сацыялізма. Вучыць бязлітасна грамадзян і знішчаць траціцкіска-бухарынскія і напаліцкіска-фашысцкія агенты замежных разведкаў. У комсамоле выхоўваюцца бязстрашныя, мужныя, храбрыя героі сацыялістычнай радзімы.

Няма такога кутка на савецкай зямлі, дзе-б комсамол са спілкам партыі Леніна-Сталіна не праславіў-бы сваю радзіму гераічнымі подвiгамі. 36.000 комсомольцаў былі пасланы ў вугальныя шахты Данбаса. 7.000 комсомольцаў будавалі Сталінградскі трактарны завод. Комсомольцы будавалі Днепрагэс і метро, Магнітку і Кузнецк. Уралмаш і іншыя гіганты індустрыі. Сіламі комсамола пабудаваны новыя гарады і сярод іх — горад юнаскі Комсамольск-на-Амуре.

Ленінска-Сталінскі комсамол упарты авалодавае ведамі, вышымі навукамі, культуры, памятаючы ўважанне таварышча Сталіна: «Перад намі стаіць крэпасць. Называецца яна, гэта крэпасць, навукай, а не шматлікімі галінамі ведаў. Гэту крэпасць мы павінны ўзяць на што-б та ні стала. Гэту крэпасць павінна ўзяць моладзь, калі яна хоча быць будучым новага жыцця, калі яна хоча стаць сапраўднай зменай старой гвардыі».

Савецкая моладзь, выконваючы ўважанне таварышча Сталіна, узяла крэпасць навуку, падрыхтавала для краіны найвыдатныя кадры маладых спецыялістаў. Комсамол выхавалі работнікаў перадавой рэвалюцыйнай навуцы, якія не толькі авалодалі ведамі, але і рухаюць навуку наперад. Комсамол выхавалі мільёны большэвікоў — інжынераў, тэхнікаў, большэвікоў-вучоных, якія аддаю службу савецкаму народу.

Да свайго слаўнага XX-годдзя Ленінска-Сталінскі комсамол ператварыўся ў рэвалюцыйную школу дзяржаўнай дзейнасці. У яго радак выраслі дзяржаўныя дзеячы ленінска-сталінскага тыпу. Народ нашай краіны горача любіць і паважае змену старой гвардыі. Гэта асабліва наглядна было прадэманстравана ў дні выбараў у Вярхоўны Совет СССР і Вярхоўныя Саветы саюзнаў і аўтаномных рэспублік. Дзясяткі прадстаўнікоў комсамола выбраны дэпутатамі сацыялістычнага парламента. Усім вядомы імёны дэпутатаў-комсомольцаў: т. Каманіна, Крыжаноса, Навіцкага, Ангелінай, Фёдарова і іншых. Малады дзяржаўны дзеячы — верныя сыны Ленінска-Сталінскага комсамола — па-большэвіцку выконваюць свае пачэсныя абавязкі.

Сацыялістычная радзіма, савецкі народ ніколі не забудуць гераічных подвiгаў комсомольцаў у барацьбе з японскімі самураімі. Палкія патрыёты нашай краіны, храбрыя і бязстрашныя воіны Чырвонай Арміі, з імем вялікага Сталіна на вусах і ў сэрцы, ішлі ў бой і апракідалі ворага. Комсамол бязспрыкладна змагаўся ў барацьбе ворага Хасан, велячы, што ён абараняе мірную працу рабочых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі нашай радзімы.

Комсамол з'яўляецца душой Асавіахіма, дзе тысячы дзясяткі тысяч маладых людзей авалодаюць лётнай

справой, стральбой, вучацца праціпаветранай і хімічнай абароне. Комсамол — залаты фонд Чырвонай Арміі. У радак комсамола выраслі выдатныя камандзіры і палітработнікі. Ба ўсіх кутках нашай краіны зорка аберагаюць граніцы комсомольцы-пагранічнікі. З гордасцю і радасцю ідзе ў Чырвоную Армію савецкая моладзь, каб абараніць бацькаўшчыну працоўных усяго свету — Советскі Саюз. Уступваючы ў сваю XXI гадавіну, комсомольцы горда заяўляюць: гора будзе фашысцкім мракбесам, і яны будуць упэўнены разбіты, як японскія самураі, калі пасмеюць парушыць недатыкальнасць граніц нашай радзімы.

У славу радзімы юнакі і дзяўчаты паказваюць выдатныя прыклады ва ўмацаванні абароназдольнасці нашай краіны, у заваяванні рэкордаў на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Ленінска-Сталінскі комсамол з'яўляецца ініцыятарам сацыялістычнага спаборніцтва, якое перарасло ў стаханавіцкі рух.

У гонар свайго XX-годдзя комсомольцы падрыхтавалі дастойныя падручнікі мацеры-радзіме. У прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, у навуцы маладыя энтузіясты давалі высокія паказальнікі працы. На вiбскай фабрыцы імя КІМ з 4.500 маладых рабочых і работніц 3.400 стаханавцаў. Імёны лепшых комсомольцаў Ані Туркоўскай, Ольгі Пучковай, Клаўдзіі Антаневіч, Ольгі Васіленак, Ніны Камароўскай занесены на дошку гонару імя XX-годдзя комсамола. Усе 123 комсомольцы заводу «Гомсельмаш» з'яўляюцца стаханавцамі. Комсомольцы-кабайнеры Іжмобільскага МТС тав. Гарашкоў узяў за сезон на камбайне «Коммунар» 470 гектараў. Комсомольская арганізацыя калгаса імя Куйбышэва, Баўруйскага раёна, разгарнуўшы сацыялістычнае спаборніцтва, дабілася высокіх урадкаў на калгасных палях. У гэтым годзе калгаснікі атрымліваюць на працягу 8 руб. грошай, 10 кг. бульбы і 2 кг. зернавых. Старшынёй гэтага калгаса працуе комсомолец тав. Мікеніч — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

— Любіць сваю радзіму, — піша комсамолец, ордэназец, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Навіцкі, — не навідзецца ворагаў і бязлітасна змагацца з імі, не спыняючыся перад труднасьцямі, ісці наперад да новых перамоў у славу радзімы, у імя справы партыі Леніна — Сталіна, — вось якасці, якія выхавалі ва мне комсамол.

У гэтых словах выказаныя вучушчы ўсёй савецкай моладзі. Юнакі і дзяўчаты нашай краіны, святкуючы XX-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамола, атрымліваюць прайзданыя спадчыны, гонарныя заявы: нас выхавала партыя большэвікоў, партыя Леніна-Сталіна.

ВЛКСМ — масавая арганізацыя перадавой савецкай моладзі, арганізацыя непартыйная, але прымыкаючая да ВКП(б). Яна мае сваёй мэтай — дапамагчы партыі выхаванне моладзі нашай краіны ў комуністычным духу. Комсамол — гэта асноўны рэзерв партыі, які рухуе дастойнае паўднёўне радю ВКП(б). За 20 год у партыю было прынята 995.141 комсомолец. Па даных на 20 верасня 1938 г., а моманту аднаўлення прыёму ў ВКП(б) у партыю прынята 177.452 комсомольцы.

Роля комсамола як рэзерва партыі вельмі вялікая. Значную частку насельніцтва нашай краіны складае моладзь, якая нарадзілася пры савецкай уладзе. Партыя даручыла комсамолу выхоўваць маладое пакаленне. І комсамол выхавалі выдатныя кадры савецкай інтэлігенцыі, якая па-праву называецца соллю зямлі савецкай.

Партыя большэвікоў і савецкі ўрад высока аданілі работу комсамола, узнагародзілі яго двума ордэнамі.

Выход у свет Кароткага курса гісторыі ВКП(б) дапаможа комсомольцам авалодаць рэвалюцыйнай тэорыяй марксізма-ленінізма. На слаўных старонках Гісторыі ВКП(б) будзе выхавана пакаленне маладых пераможцаў. Авалодаючы большэвізмам, комсомольцы ішчы вышэй узніміць свой ідэальны ўзровень, рэвалюцыйную пільнасць, ішчы цясней агрутуюцца вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

Уступваючы ў 21 год, кожны комсомолец і комсомолка будуць працаваць як дастойныя сыны і дачкі свайго мацеры — Усесаюзнай комуністычнай партыі (большэвікоў), будуць вялікімі ісправамі на карысць сацыялістычнай радзімы апраўдваць сваю прыналежнасць да Комуністычнага саюза моладзі, які калылі якая стаў вялікі Ленін і якая штодзённа накіроўвае і вучыць правадар працоўных усяго свету вялікі Сталін.

Працоўныя краіны сацыялізма адзначаюць сёння вялікае свята — XX-годдзе Ленінска-Сталінскага Комсамола.

Няхай жыве родная маці Комсамола — Усесаюзная Комуністычная партыя (большэвікоў).

Няхай жыве слаўная савецкая моладзь і яе баявы авангард — Ленінска-Сталінскі Комсамол!

УЗНАГОРОДЖАННЕ ОРДЭНАМІ СССР, МЕДАЛЯМІ „ЗА АДВАГУ“ І „ЗА БАЯВЫЯ ЗАСЛУГІ“

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за ўзорнае выкананне баявых заданняў за доблесць і мужнасць, праяўленыя пры абароне раёна ворага Хасан, ордэнамі Саюза і медалямі СССР узнагароджаны камандны, начальнікі састаў, чырвонаармейцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і пагранічнай аховы, члены сям'яў камандсастава, работнікі шпіталью і гандлёвага флота.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны: старшы лейтэнант А. М. Матвееў, старшы лейтэнант М. Г. Маскавев, лейтэнант В. В. Маргуноў, старшы лейтэнант А. Т. Нікіфарав, палітрух І. І. Ніканораў, малодшы камандзір П. Ф. Нікіфарав, чырвонаармеец В. І. Накаракаў, чырвонаармеец Л. І. Нёміроўскі, малодшы камандзір Н. В. Ошуров, чырвонаармеец К. Р. Остапчанка, чырвонаармеец В. І. Паздееў, чырвонаармеец І. В. Русакоў, старшы палітрух В. Н. Самарукаў, малодшы камандзір В. С. Сімаёнаў, малодшы камандзір П. Ф. Сасноўскі, старшы лейтэнант Е. С. Сідарэнка, чырвонаармеец І. І. Сотнікаў, чырвонаармеец А. К. Савіных, лейтэнант С. І. Смалякоў, камбрыг А. Н. Федотаў.

Ордэнам „Чырвонай Звезды“ ўзнагароджаны 400 чалавек. Сярод іх — чырвонаармейцы І. Г. Кнотэ, Н. А. Князеў, Н. Т. Каробкін, Н. А. Камарынаў, малодшы камандзір П. М. Коноў, П. А. Каршуноў, І. П. Коцеў, лейтэнанты З. Ф. Козел, А. А. Каналёў, С. П. Корнік, старшы лейтэнанты Д. І. Кравіч, Д. П. Краўцоў, В. А. Кураўцоў, палкавы камісар П. П. Кулікаў, ваенфельчэр П. Ф. Кулацкіна, нам. палітрука А. І. Кучала, палітрух Н. Д. Ішчю, ваенурач З. га рага Г. Н. Кавачоў, ваенфельчэр М. Ф. Калінаў, ваенурач З. га рага Д. І. Каналік, Наталія Васілеўна Карташова, камісар С. Н. Каткоў, майор С. К. Калегановіч і інш.

Медальмі „За адвагу“ ўзнагароджаны 340 чалавек.

„За баявыя заслугі“ ўзнагароджаны 340 чалавек.

У наступных нумарах газеты будзе апублікавана праймаў Указа аб узнагароджаных.



ЛЕНІНСКАМУ КОМСАМОЛУ ПРЫВІТАННЕ ў ДЗЕНЬ ДВАЦАЦІГАДОВАГА ЮБІЛЕЮ ВЛКСМ

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў) вітае Ленінскі Комсамол у дзень яго двацццігоддзя.

За дваццаць год Комсамол прайшоў слаўны шлях барацьбы і перамог. Комсамол выхавалі дзесяткі і сотні тысяч выдатных савецкіх людзей, мужных, бязстрашных байцоў Савецкага народа, лепшых прадстаўнікоў маладога пакалення рабочых, калгаснікаў, савецкай інтэлігенцыі, якія не пакладаючы рук працуюць ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва, у арміі і ў школе, на будоўлях і на заводах, у саўгасах і калгасах, у галіне навуцы, тэхнікі і мастацтва, у Советах, у профсаюзах, у кааперацыі.

Гэтых поспехаў Комсамол дабіўся таму, што ён заўсёды змагаўся пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, высока трымаў сцяг Леніна — Сталіна, аб'ядноўваючы вакол яго мільёны працоўнай моладзі, заўсёды з'яўляўся верным памочнікам партыі, яе баявым рэзервам.

Гэтыя поспехі былі-б больш значнымі і ўсебаковымі, калі-б ЦК ВЛКСМ не дапусціў у апошні

час рад сур'ёзных памылак у справе ідэянага выхавання моладзі, ачышчэння Комсамола ад воражых элементаў і вылучэння новых кадраў комсомольскіх работнікаў на кіруючую работу.

ЦК ВКП(б) жадае Ленінскаму Комсамолу поспехаў у справе выхавання нашай моладзі ў духу марксізма-ленінізма, у духу непрымрнай барацьбы з ворагамі народаў СССР, у духу далейшага ўмацавання брацкіх уз саідарнасці паміж працоўнымі ўсяго свету.

ЦК ВКП(б) упэўнен, што ўзброены вучэннем марксізма-ленінізма, Комсамол праймаў ішчы больш ініцыятывы і дысцыплінаванасці ва ўсіх галінах сацыялістычнай гаспадаркі і культуры, у справе ўзмацнення абароназдольнасці нашай краіны, ўмацавання нашай арміі, нашай флота, нашай авіяцыі.

ЦК спадзяецца, што Комсамол і ў далейшым будзе самааднаа выконваць свой абавязак перад Савецкай радзімай і міжнародным пролетарыятам. Няхай жыве савецкая моладзь! Няхай жыве Ленінскі Комсамол!

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)

ЦЭНТРАЛЬНАМУ КАМІТЭТУ УСЕСАЮЗНАГА ЛЕНІНСКАГА КОМУНІСТЫЧНАГА САЮЗА МОЛАДЗІ

Дарагія таварышы!

Выкананне Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі ішчы палкае прывітанне слаўнаму ордэнаасному ВЛКСМ у дзень яго двацццігоддзя.

Двацццігоддзя ВЛКСМ — свята ўсёй многаміліённай сям'і савецкай моладзі — праводзіцца ў перыяд, калі вялікая Савецкая краіна дабілася новых выдатных перамог сацыялізма. Калоны маладых стаханавцаў атрымліваюць штодзённа новыя перамогі на фронце сацыялістычнай прамысловасці і калгасных палях. Сваёй стойкай, смелай барацьбой армія маладых герояў Савецкага Саюза пакарае прыроду на карысць чалавецтва. Бязстрашныя працуюць комсомольцы на зямлі і ў шахтах, у паветры і ў водных глыбінях, у вучных ільдах Паўночнага полюса і як смелыя барацьбіты навуцы і чалавечага прагрэса ўзбагачаюць веды чалавецтва. Советскі Саюз — гэта гіганцкая кузня нацхнёнай мірнай творчай работы. Гэта — аллот міру, поўная сілы крэпасць сацыялізма, надзея ўсіх мільёнаў маладых людзей, якія стогуч пад гнётам капіталізма і зворскага фашызма.

У той час, як моладзь усіх нацыянальнасцей Савецкай краіны перажывае небылыя матэрыяльны і культурны ўздым, фашысцкая Германія стварыла нязносна ўмовы жыцця для сваёй моладзі, прыгнатыя моладзь Аўстрыі і пагранічных абласцей Чэхаславакіі, вернуўшыся іх у омут свайго лютага гнёту. Фашызм стараецца знішчыць свабоду народаў Іспаніі і Кітая. Барыцца не лёгка, але няма сумнення, што ў канчатковым выніку гераічнымі намаганнямі іспанскага і кітайскага народаў, разам з усімі свабодалюбнымі, прагрэсіўнымі сіламі свету, — фашызм пацярпелі паражэнне.

Працоўная моладзь ва ўсіх капіталістычных краінах вядзе жорсткую барацьбу за свабоду, мір і прагрэс. Плячэ к плечу з рэвалюцыйным рабочым класам яна змагаецца за лепшае будучае супроць фашызма. Штодзённа яна робіць гераіскія подвiгі ў барацьбе супроць гэтага злейшага ворага чалавецтва. У акапах Мадрыда, у далёкім Кітаі, у Берліне і Рыме — усюды рэвалюцыйная моладзь змагаецца за свабоду свайго народа, не баючыся ні

смерці, ні турмаў. Ва ўсіх краінах яна агрутоўваецца ўсё пясней, каб кавач адзінаства маладога пакалення для барацьбы супроць фашызма, за мір. У гэтай барацьбе вялікая краіна Совету ўсяляе ў моладзь капіталістычных краін мужнасць і падае ёй прыклад, бо Советскі Саюз ажыццяўляе на справе новых чалавечых лад, аб якім марыць прыгнечаная моладзь капіталістычных краін.

ВЛКСМ будзе святкаваць свой слаўны юбілей з усведамленнем таго, што ён з самага пачатку даў сваёй радзіме ўсё, што можа толькі даць моладзь. Тысячы комсомольцаў кроўю свайго сэрца абаранялі савецкую дзяржаву ад шалёных атак міжнароднай рэакцыі. Юнакі энтузіязм нацхнулі лепшую частку рабочай і сялянскай моладзі ў перыяд, калі трэба было вызваліць ад ворага Советскую краіну ператварыў у краіну трыумфа сацыялістычнага будаўніцтва. Слава першых будаўнікоў Сталінграда, Комсомольска, Магнітгорска разнеслася далёка за межы Савецкай краіны. Як у гарачых абласцях Сірыяльнай Азіі, так і ў абласцях вечнай маразлы, усюды моладзь, мабілізаваная ВЛКСМ, з энтузіязмам працавала над тым, каб ператварыць краіну ў квітнечую сацыялістычную індустрыяльную дзяржаву.

Заветы Леніна і бацькаўскія ўказанні Сталіна аб неабходнасці вучыцца, авалодаваць тэхнікай і навукай былі пучынявой зоркай у развіцці ВЛКСМ. ВЛКСМ вырастаў сотні тысяч інжынераў, аграномаў, настаўнікаў, лётчыкаў і вучоных, якія сёння з беззаветнай самаадданасцю служыць справе сацыялізма. Многа выхаванцаў ВЛКСМ узнагароджаны сёння вышэйшым ганаровым званнем краіны, званнем «Героя Савецкага Саюза», многія з яго членаў носяць з гордасцю ордэны Советскага Саюза. Яны паказваюць бліскучыя прыклады храбрасці і гераізма не толькі для савецкай моладзі, але і для моладзі ўсяго свету. Іх подвiгі нацхняюць моладзь па той бок граніцы на барацьбу за свабоднае і ішчаслівае жыццё.

Хто даў ВЛКСМ, усёй савецкай моладзі сілу рабін такія подвiгі? Гэту сілу далі і даюць ім кіраўніцтва і клопаты большэвіцкай партыі, кіраўніцтва

і клопаты таварышча Сталіна, вялікага друга і настаўніка моладзі. Большэвіцкая партыя выхавала савецкую моладзь, яна нацхняе і вядзе ВЛКСМ. Яна выхоўвае моладзь у духу марксізма-ленінізма і дае ёй тым самым пераможную сілу, неабходную для таго, каб рабіць гераічныя подвiгі на карысць радзімы і ўсёго чалавецтва. Большэвіцкая партыя і асабістыя клопаты таварышча Сталіна стварылі для савецкай моладзі ўсе ўмовы, усе сілы, неабходныя для разгортвання яе гідных творчых сіл.

У падзяку за выключныя клопаты Сталіна, партыі і ўрада ВЛКСМ алкавае бязмежнай адданасцю справе комунізма, чэснай творчай работай на карысць Савецкай краіны.

З выклікамі: «Няхай жыве таварыш Сталін!», «Няхай жыве партыя!», «Няхай жыве радзіма!» ішла савецкая моладзь на Далёкім Усходзе супроць уварвання ворага і пераля яе з твару зямлі. Высока трымаў сцяг савецкага марксізма, пранесці яго орозь самыя люты бой да перамогі ў славу савецкай радзімы — такая была і ёсць ганаровая задача ВЛКСМ.

20 год ВЛКСМ азначаюць 20 год вернасці і адданасці сцягу Леніна — Сталіна.

20 год ВЛКСМ — гэта 20 год барацьбы супроць усіх ворагаў большэвізма, гэта гола непахіснай вернасці большэвіцкай партыі, таварышу Сталіну.

Вернасць большэвіцкай партыі была і ёсць істотнай крыніца сілы і поспеху ВЛКСМ. ВЛКСМ разам з савецкім народам нанёс смерцельны ўдар траціцкіска-бухарынскім ворагам народа, пасобікам крывавага фашызма, якія хапелі ўвернуць савецкую моладзь у фашысцкае варварства. Будучы верным памочнікам большэвіцкай партыі, ВЛКСМ дапамагаў і будзе дапамагаць партыі ў справе выкрыцця і знішчэння злычынных агентаў і ішпінцаў фашызма. Словы Полі Нагавічнай — гэтай афры траціцкіскай падонкаў — гучалі з самага сэрца савецкай моладзі, калі яна гаварыла: «Толькі з пагардаю і нявысцяма магу я вымаўляць

ганебныя імёны траціцкіскай прадажніцкай і здрадніцкай радзімы. Няхай будучыя яны «праклятыя, гэтыя нагоднікі і падлюгі! Фашысцкія лапужныя сабакі хапелі залупіць нас голадам, беспрацоўем, капіталістычным гнётам. Яны прабавалі распрадаць нашу радзіму. Але гэта ім не ўдалося і ніколі ні за што не ўдасца». Яе словы дыхаюць нянавісцю, якую ўся савецкая моладзь і ўвесь Комуністычны Інтэрнацыянал моладзі іспытаваюць супроць гэтых праджых агентаў фашызма, страціўшых усякае чалавечае аблічча».

20 год ВЛКСМ — гэта 20 год школы комунізма, 20 год вучобы і вывучэння марксізма-ленінізма, 20 год жыццёвай школы маладога пакалення ўсяго савецкага народа.

ВЛКСМ, выхаваны ў духу ланінізма, з'яўляецца авангардам рабочай і працоўнай моладзі ўсёго свету. Ён — настаўнік, друг і памочнік усіх секцый Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі. Ён — бліскучы прыклад самаадданай барацьбы за справу рабочага класа. Нацхняе духам Інтэрнацыяналізма. ВЛКСМ выконвае словы таварышча Сталіна, заявіўшага, што:

«Інтэрнацыяналізм з'яўляецца асноўнай ідэяй, працякаючай работу комсамола. У гэтым яго сіла. У гэтым яго моц. Трэба, каб дух Інтэрнацыяналізма лунаў заўсёды над комсамолам».

20 год ВЛКСМ — гэта 20 год выхавання савецкай моладзі ў духу баявой Інтэрнацыяналізма, 20 год саідарнасці з рэвалюцыйнай моладдзю ўсяго свету. У гэтым песнага супрацоўніцтва і брацтва моладзі ўсіх народаў вялікай савецкай краіны з'яўляюцца залогам надыходзячага брацкага аднанання моладзі ўсяго свету над сцягам комунізма.

Няхай жыве слаўны ВЛКСМ, вырашаны Леніным і Сталіным!

Няхай жыве непераможная партыя большэвікоў, заваяваючая савецкай моладзі ішчаслівае і ўпэўненае жыццё!

Няхай жыве вялікі Сталін, правадар пролетарыята ўсяго свету!


САКРАТАРЫЯТ ВЫКАНКОМА КОМУНІСТЫЧНАГА
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА МОЛАДЗІ

ХРОНІКА

Соўнарком СССР пастанавіў адзначыць сур'ёзныя поспехі канструктараў тт. Палікарпава, Архангельскага і

ільёныяна ў справе канструявання новых тыпаў самалётаў і праміславых кожнага з іх выдачай па 100 тысяч рублёў і па аўтамашыне «ЗИС».

НАС ВЫХОЎВАЕ ПАРТЫЯ ЛЕНІНА-СТАЛІНА



МАЛАДЫЯ ЭНТУЗІЯСТЫ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЙ ПРАЦЫ І АВАРОНЫ (справа налева): комсомольцы-навігаторы, выдатнікі баявой і палітычнай адукацыі, занесеныя на дошку гонар, імя XX-годдзя ВЛКСМ Б. С. НІКІЦІН І В. Д. ДЗЕМОХІН; стаханавец механа-аборача Ілья Ільянскі; машынабудавальніца завода імя Кірава Н. Н. ЗАПЛОЎСКІ, які выконвае вытворчыя нормы на 250 проц.; А. Н. АСТАШОНАК — былыя работніца швейнай фабрыкі імя Круцкай — скончыла школу п'ятога года адрыву ад вытворчасці, працуе на заводзе імя Леніна; студэнтка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта В. С. ДЗЕМОХІН; адукацыйна-спартыўнае школье камбайнер Ж. А. АСТАШОНАК; МТС комсомолец В. Ф. ГАРАУЦОВ, які адным з першых у БССР выканаў урадавае заданне па ўборцы абыжа; комсомольца-стаханавца гомельскай трыкажнай фабрыкі імя 8 сакавіка Н. Н. ДЗЕМОХІН; трыкажнік паку на 23 сістэмах замест 18.

СОВЕЦКІЯ ПАТРІЁТЫ

Леніна-Сталінікі комсомол выхаваў у сваіх радах палкіх патрыётаў, бязмежна адданых сыноў і дачок справе сацыялізму, гатовых ахвотна жыць у барацьбе за абарону заваяванняў Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Комсомол, савецкая моладзь, адзначаючы свой слаўны юбілей, будзе бесконна ўдзячна партыі Леніна — Сталіна за бацькоўскія клопаты і ўвагу да моладзі.

У комсомол я ўступіў у 1931 годзе. У радах Леніна-Сталінскага комсомала я вырас да дзяржаўнага дзяча, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР. Усе свае сілы і веды аддаю на тое, каб апраўдаць высокую давер'е нашага народа. Буду імкнуцца стаць дзяржаўным дзеячом леніна-сталінскага тыпу.

Ва славу партыі Леніна — Сталіна, ва славу нашай радзімы я аддаю працаваў на ўсіх участках, куды паслаў мяне комсомол. У 1935 годзе быў заклікан у рады нашай слаўнай Чырвонай Арміі. Служба ў арміі з'явілася выдатнай школай палітычнага выхавання. Я ўпарта вучыўся, авалоўваў складанай тэхніцы, вучыў іншых байцоў. Мая работа ацэнена савецкім ўрадам, і я быў узнагароджан ордэнам Чырвонай Звязды.

Партыя Леніна — Сталіна і наша любімая радзіма дамулілі мяне адказнай задачай — умацаванне абаронна-наздоўнасці нашай краіны. Для выканання гэтых заданняў я не шкадаваў сваіх сіл і ўмення. Даручэнне было выканана з гонарам. Савецкі ўрад у другі раз узнагародзіў мяне ордэнам Чырвонага Сцяга.

Задам народнага камісара абароны, маршала Савецкага Саюза К. Е. Варашылава ствараў танкавы атрад братоў Навіцкіх.

Я і мае браты бязмежна ўдзячны за аказанае пераможнае абароны давер'е. Гэта нас абавязвае яшчэ больш працаваць над умацаваннем вайскай магутнасці краіны сацыялізма. Калі вораг адважыцца нападзі на граніцы вялікага Савецкага Саюза, мы будзем б'ць яго, як героі Хасана.

Д. Я. НАВІЦКІ.

лейтэнант-орданосец, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

ЗА РОСКВІТ СОВЕЦКАЙ НАВУКІ

Для мяне асабіста юбілей комсомала — выключна выдатная падзея ў маім жыцці. Восем ужо 13 год як я маю шчасце быць у радах Леніна-Сталінскага комсомала. 16-гадовым падаросткам, брань-вучнем бабруйскага лесазавода № 2 я ўступіў у ВЛКСМ. Няма чаго даказваць, якую велізарную ролю адыграла комсомольская арганізацыя ў фармаванні майё свядомасці, у выхаванні мяне. Аглядаючыся на свой прайздзены шлях, не магу без пачуцця глыбокай удзячнасці гаварыць аб комсомале.

Па прамому ўказанню комсомала я паступіў на вучобу ў юрыдычны інстытут, затым у аспірантуру Акадэміі навук БССР. Гэта-вельзарны шлях ад брань-падростка да навуковага працаўніка. Але заўсёды я адчуваў пэўныя клопаты комсомольскага калектыва, які падтрымліваў і натхняў на цяжкімі шляхамі ў навуку. Восем ужо гадоў выкладаю крмінальнае права. Апошні год наладжвалі XX-годдзя комсомала з'яўляецца асабліва значым для мяне. Я атрымаў аравне кандыдата юрыдычных навук і вылучаў наменікам дырэктара па навуковай і вучэбнай частцы юрыдычнага інстытута пры НКЮ БССР.

Такі прот для моладзі магчым толькі ў нашай савецкай краіне, дзе моладзь акружана бацькаўскімі клопатамі партыі Леніна-Сталіна і вялікага любімага Сталіна.

Для нас, малалых навуковых работнікаў, няма большага шчасця, як адплаціць радзіме і партыі за ўвагу і клопаты работай і работай на далейшы, яшчэ большы росквіт савецкай навукі, на выхаванне маладога пакалення ў камуністычным духу.

М. А. ГЕЛЬФЕР, дэцэт, кандыдат юрыдычных навук.

СІЛА КАЛЕКТЫВА

Сёння спаўняецца слаўная дата XX-годдзя Леніна-Сталінскага комсомала. 20 год перадаваў моладзь нашай квіт-неючай краіны пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна актыўна змагацца на ўсіх участках барацьбы за сацыялізм. Комсомол быў, ёсць і будзе баявым надзейным памочнікам партыі большэвікоў.

Мільёны юнакоў і дзяўчат многім абавязаны комсомолу. Сваім палітычным ростам, авалоўваннем ведамі і абавязан комсомольскай арганізацыі, дружнаму камсамольскаму калектыву. Пачынаючы з 1931 года, калі я ўступіў у комсомол, уся мая работа ідзе на карысць сацыялістычнаму радзімы.

Калі магучына хваля калектывізацыі працягвалася ва ўсёй краіне, мы, комсомольцы бабруйскай кааператывнай школы, часта вызідалі на вёску, растульвалі сялян на перавагі буйнай калектывізацыі гаспадаркі, дапамагалі ім вырываць кулакоў, гэтых кры-вавых аэксплуататараў.

4 год таму назад комсомольская арганізацыя накіравала мяне працаваць у калгас імя Куйбышава, Бабруйскага раёна. У калгасе не было комсомольскай арганізацыі. Усю сваю работу я накіраваў на тое, каб умацаваць калгас, каб аб'яднаць перадавую моладзь у пэсны калектыв — комсомольскую арганізацыю. Зараз 14 юнакоў і дзяўчат з'яўляюцца комсомольцамі, перада-вікам сацыялістычнай працы.

Лепшыя малалыя стаханавцы — Соня

Розенбаум, Оля Параневіч, Іван Ры-чага, Маня Старыца, Валодзя Гудзі-скі, Аляксандр Ламка падрыхтавалі дастойны падарунак мацеры-радзіме ў гонар XX-годдзя Леніна-Сталінскага комсомала. Гэтыя малалыя энтузіясты кожны дзень выконваюць сваю норму на 150—200 проц.

Сход калгаснікаў даручыў мне ў-начальваць калгас. Усе свае намаган-ні, усе свае здольнасці я накіраваў на тое, каб апраўдаць аказанае давер'е і можна сказаць, што дасягнуты значныя поспехі ва ўмацаванні калгаса, у заваяванні замужнага жыцця калгасні-каў. Калгас поўнасьцю выканаў свае абавязкі перад дзяржавай. Першым у раёне скончыў сельгасаспадарчыя работы. Калгаснікі жывуць замужна радасна. На кожны працездзень яны ат-рымліваюць у гэтым годзе па 8 руб-лёў грашніма, каля 2 кг збожжжа, 10 кг бульбы і т. д.

Комсомол — дружная, спаяная сям'я, якая працуе пад кіраўніцтвам нашай слаўнай мацеры — Усесаюзнай камуністычнай партыі большэвікоў. Па за-кліку партыі, па закліку нашага дара-гага і любімага таварыша Сталіна ма-лалыя патрыёты калгасных палёў ве-славу радзімы гатовы ісці на любыя поўдзі, каб апраўдаць званне члена Леніна-Сталінскага комсомала.

Н. МІНКЕВІЧ, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, старшыня калгаса імя Куйбышава, Бабруйскага раёна.

КОМСАМОЛ ДАЎ МНЕ ПУЦЕУКУ Ў ЖЫЦЦЕ

Вялікі і радасны сёння дзень! Краі-на, усея савецкі народ адзначаюць слаўны юбілей — XX-годдзе Леніна-Сталінскага комсомала.

Колькі слаўных, гераічных старонак унесаў комсомол у залатую кнігу пе-рамог нашай краіны! І мяне радасна ўсведамляць, што і я — радыя член Леніна-Сталінскага комсомала — у меру сваіх сіл і здольнасці аддавала і аддаю сваю маладую энергію на агульную справу сацыялістычнага бу-даўніцтва.

Комсомол даў мне пучэўку ў жыцці. Я стала савецкім пелагогам. Вялікае шчасце выходзіць маладога савецкага пакалення ў духу камунізму, у духу глыбокай адданасці нашай мацеры-ра-дзіме, камуністычнай партыі і любіма-му правадзіру і настаўніку таварышу Сталіну.

Званне народнага настаўніка ў на-шай краіне палітава на такую вышні-ю, на якой настаўнік не стаіць і не можа стаць у капіталістычным гра-мадстве. Савецкі настаўнік акружэн найвялікшай увагай і клопатамі партыі і ўрада.

Я стараюся апраўдаць гэта высокае званне чэснай работай, нястомным па-вышэннем сваіх палітычных і агуль-наадукацыйных ведаў.

Сваё вучэнне я выхоўваю на прыкла-дах гераічных палёў і сыноў і дачок савецкага народа. Я раскажваю вучням аб героях Хасана, аб мужнасці савец-кіх лётчыкаў, аб большэвіках, завая-ваўшых Паўночны полюс, пракадава-чы новыя павярта-ныя шляхі і т. д.

Званне члена Ле-ніна-Сталінскага комсомала — гэта не толькі гонар, гэта накладвае і вя-лікія абавязкі. Пры-кладу ўсе сілы па-таго, каб гэта абав-язкі поўнасьцю вы-канаць.

Ю. Г. АЙВАЗОВА, настаўніца II класа сярадняй школы.

ВЫДАТНАЯ ШКОЛА

Сваё вялікае свята — XX-годдзе Чырвонасцяжнага Леніна-Сталінскага комсомала я сустракаю, як шчас-ны сын сацыялістычнай радзімы.

У 1935 годзе я ўступіў у комсомол, які выхаваў з мяне гарачага патры-та нашай краіны, навуцку працаваць не шкадуючы сіл і здароўя, бязлітасна змагацца з ворагамі народа.

Я паставіў перад сабой задачу: апра-ўдаць высокую званне комсомольца. Велючы, што для растуцка сацыялі-стычнай сельскай гаспадаркі патрэбны высокакваліфікаваныя спелыя і, а наступіў вучыцца трактарыстам.

Калі на беларускіх палі прышоў з паўднёвых раёнаў Саюза камбайн, у мяне з'явілася жаданне авалоўваць гэ-тай складанай машыны. Свайго дабіўся. У адзін з прыгожых летніх дзён мой «Комунар» паліў на хва-лючомуся акіяну высокага, у росе чалавека, жыта.

Прымінючы стаханавскія металы работы, я дабіўся высокай прадукцый-насці працы на камбайнавай ўборцы. За сезон 1938 года ўбраў 470 гектараў, заняўшы першае месца сярод камбай-нераў ордэнаснай Савецкай Бела-русі.

Мая работа высока ацэнена кіраўні-камі партыі і ўрада БССР. Некалкі дзён назад я быў прынят у кандыдаты партыі Леніна-Сталіна. Гэта яшчэ больш натхніла мяне на лепшую работу, на барацьбу за выка-панне сталінскага лозунга — даць краіне штогод 7—8 мільярдаў пудоў хлеба.

У 1939 годзе я хацеў-бы, каб мне далі магчымасць папрацаваць на 20-футовым камбайне «Сталінец». Гэту машыну я ведаю не горш, чым «Ко-мунар», і экзамен здаў на выдатна. Абавязваюся камбайнам «Сталінец» ўбраць не менш 700—800 гектараў ка-ласавых за сезон.

Сёння я камбайнер і трактарыст, а калі пранясёцца кліч партыі і комса-мала: «У бой за радзіму, таварышы!» — я сяду ў танк, і мая машына будзе працаваць, як маладога комсомольскага сэрца.

В. Ф. ГАРАУЦОВ, камбайнер Жлобінскай МТС.

XX ГОД ВЛКСМ

Гісторыя Леніна-Сталінскага комсомала неадлучна ад гісторыі Усесаю-знай камуністычнай партыі (большэ-вікоў), ад гісторыі барацьбы працоўных нашай радзімы пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў за ўладу саветаў, за сацыялізм.

Сваім зараджэнню, росту і выдат-ным поспехам комсомол абавязан вялі-кай большэвіцкай партыі і яе права-дырам Леніну і Сталіну. Большэвіцкае партыйнае кіраўніцтва з'яўляецца кр-вінішай сілы і моцнасьцю комсомала.

У барацьбе за перамогу савецкай улады рэвалюцыйна моладзь з гонарам вы-канала задачы, ускладзеныя на яе партыяй Леніна-Сталіна.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялісц-ная рэвалюцыя ў СССР узняла да ак-тыўнага палітычнага жыцця найвы-рэйшыя масы працоўнай моладзі.

Большэвіцкая партыя падрыхтавала скліканне першага Усерасійскага з'езда саюзаў моладзі. З'езд быў склікан 29 кастрычніка 1918 года ў Маскве. На з'ездзе прысутнічала 176 дэлегатаў ад 22.100 членаў саюзаў моладзі. З'езд палітычна і арганізацыйна аформіў стварэнне комсомала, аб'яднаўшы юнацкія арганізацыі нашай краіны ў адзіны Расійскі камуністычны саюз моладзі (РКСМ).

Першы з'езд РКСМ, які прайшоў пад неперарыдным кіраўніцтвам большэві-цкай партыі і В. І. Леніна, так вызнач-чыў сапоўную задачу комсомала: «Са-юз салідарны з Расійскай камунісц-най партыяй (большэвікамі). Саюз ста-іць сабе мэтай распаўсюджванне ідэй камунізму і ўпартнае працоўнай і сялян-скай моладзі ў актыўнае будаўніцтва Савецкай Расіі».

У гэтых гадах грамадзянскай вай-ны ўся работа комсомала вызначалася адзінай абароны сацыялістычнай бацькаўшчыны. У гэтыя гады былі праведзены тры ўсерасійскія мабіліза-цыі, якія далі Чырвонай Арміі калі 25 тысяч камсомольцаў. У прыфронта-вай паласе камсомольцы ўходзілі на

фронт пэлымі арга-нізацыямі.

У барацьбе супроць палчыншаў і інтэр-венту і барагвар-дзейнаў камсомоль-цы правялі вы-ключнае гераіства і мужнасць. Дзе-сяткі тысяч юнакоў і дзяўчат загіну-лі смерцю храбрых у барацьбе за сваю сацыялістычную бацькаўшчыну.

За баявыя заслугі на франтах грама-дзянскай вайны савецкі ўрад узнага-радзіў камсомол ордэнам Чырвонага Сцяга.

Скончылася грамадзянская вайна. Большэвіцкая партыя кінула ўсе сілы на аднаўленне народнай гаспадаркі. Комсомол і тут з'яўляецца актыўным памочнікам партыі. У кастрычніку 1920 года сабраўся III з'езд РКСМ. У пэнтры ўвагі з'езда сталі пытанні ўнутрысаюзнай работы і камуністычнага выхавання падраста-ючага пакалення. На з'ездзе ўступіў В. І. Ленін. У сваёй гістарычнай пра-мове, стаўшай праграмай усяй работы камсомала, В. І. Ленін намоціў задаць камсомала ў справе камуністычнага выхавання, асветы і вучобы моладзі Ленін гаварыў:

«...саюз моладзі і ўся моладзь на-огул, якая хоча перайсці да каму-нізму, п'вінна вучыцца камунізму». «Саюз камуністычнай моладзі толькі тады апраўдае сваё імя, што ён ёсць саюз камуністычнага маладога пакалення, калі ён кожны крок свайго вучэння, выхавання, асветы звязвае будзе з удзелам у агульнай барацьбе ўсіх працоўных супроць эксплуатацый».

Уся далейшая дзейнасць комсомала заключалася і заключаецца ў выканан-ні гэтых указанняў В. І. Леніна. З'яў-ляючыся авангардам, ударнай групоў усяй савецкай моладзі ў сацыялісц-ным будаўніцтве, камсомол выхоўваў моладзь у камуністычным духу, усі-мерна дапамагаў ёй авалоўваць рево-

20-ГОДДЗЯ ЛЕНІНА-СТАЛІНСКАГА КОМСАМОЛА. НА ЗДЫМКУ: адраўка петраградскіх комсомольцаў у 1920 годзе на беларускі фронт (Цэнтральны музей РСЧА).

люцыйнай тэорыі большэвізма, кла-паціўся аб яе асвете і вучобе. У гады ўпорнай барацьбы за адна-ўленне народнай гаспадаркі, у гады разгортвання сацыялістычнага наступ-лення пад сцягам сталінскай пяціго-дак, у гады барацьбы за асветнае тэхнікі камсомол ішоў у першых радах савецкіх патрыётаў, працягваючы пуды гераізма.

У маі 1928 года ў сваім выступленні на VIII з'ездзе комсомала таварыш Сталін напаміў праграму дзейнасці камсомала ў барацьбе за пабудову са-цыялізму ў нашай краіне. У сваёй пра-мове таварыш Сталін указаў, што «за-дачы ўмацавання баявой гатоўнасці пролетарыята з'яўляюцца той задачай, якая павінна пранікаць уся напу ра-боту, пакуль ёсць класы ў нашай кра-іне і пакуль мы маем капіталістычнае акружэнне».

У сувязі з разгартунайся барацьбой за сацыялістычную рэканструкцыю ўсёй народнай гаспадаркі таварыш Сталін прысвціў перад камсомалам задачу стварэння новых маладых кад-раў большэвікоў-спецыялістаў. «Авалоўдаць навукай, — гаварыў та-варыш Сталін, — выканаць новыя на-дры большэвікоў-спецыялістаў па ўсіх галінах ведаў, вучыцца, вучыцца, вучыцца ўпорнай чынам — такая пільная задача. Паход рэвалюцыйнай моладзі ў навуку — вось што нам трэ-ба цяпер, таварышы».

Натхнёны ўказаннямі правадзіра Леніна-Сталінскага комсомала мабіліза-ваў усе свае сілы на барацьбу за са-цыялізм. Змагаючыся з школьнікамі, дапамагаючы граміць кулацкі сабатаж, працягваючы выключную адрыву ў ба-

рацьбе з труднасьцямі, комсомол апра-ўдаў высокае званне вернага памочніка партыі большэвікоў.

Сотні тысяч камсомольцаў мабілі-заваў у гэтыя гады ЦК ВЛКСМ для работы на самых адзіных і цяжкіх участках. На цэлым радзе буйнейшых новабудоваў моладзь складала боль-шасць рабочых.

Комсомол, выхаваны камуністычнай партыяй, з'яўляўся застрэлшчыкам са-цыялістычнага спаборніцтва. Арганіза-ваны камсомольцамі першыя ўдар-ныя брыгады паклалі пачатак магут-наму ўсенароднаму руху.

У гады барацьбы за асветнае тэхні-кі камсомол адыграў велізарную ролю ў справе разгортвання стаханавскага руху. Увесь СССР ведае імяны выха-ранцаў камсомала Крыванава, Віна-градца, Дземчэнка, Ангелінай, Бо-рына і многіх іншых, якія першымі па-двілі сцяг стаханавскага руху ў самых розных галінах народнай гаспадаркі.

Велізарную работу правіў камсомол, змагаючыся за выкананне ўказання таварыша Сталіна аб стварэнні новых кад-раў савецкай інтэлігенцыі, аб ства-рэнні вытворча-тэхнічнай інтэлігенцыі рабочага класа.

Толькі за гады сталінскай пяцігодка з ліку камсомольцаў былі падрыхта-ваны 119 тысяч інжынераў і тэхнікаў, 69 тысяч урачоў і дзесяткі тысяч ра-ботнікаў іншых спецыяльнасцей. Вы-хаваны камсомалам зараз працуюць у лабараторыях навукова-даследчых інстытутаў і ў клініках, возляць караблі ў кругасветныя плаванні і выходзяць пераможцамі на міжнарод-ных конкурсах музыкантаў, кіруюць буйнейшымі прадпрыемствамі краіны і

ня Федарава. Суветную вядомасць набылі камсомольцы-піяністы і скры-пачы Якаў Зах, Эміль Пілель, Міхал Фіхтэнгольц і іншыя. Гэтыя прыклады можна было-б прадужыць бесконца!

Партыя і ўрад высока апанілі за-слугі Леніна-Сталінскага комсомала, працягваючы на ўсіх франтах барацьбу за сацыялізм. У студзені 1931 года ўрад узнагародзіў ВЛКСМ ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга за пра-цягуючы ініцыятыву ва ўдзярніцтве і сацыялістычным спаборніцтве, за пра-цоўны гераізм у індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай га-спадаркі. За ўдарную работу ўзнага-роджаны ордэнамі Леніна камсомольскія арганізацыі Днепрабуд, Данбаса, Масквы.

Савецкі народ аказаў Леніна-Сталінскаму комсомолу велізарнае па-літычнае давер'е, выбраўшы лепшых яго прадстаўнікоў дэпутатамі Вярхоў-нага Савета СССР, саюжных і аўта-номных рэспублік.

Комсомол заўсёды актыўна ўдзель-нічаў у будаўніцтве ўзброеных сіл савецкай дзяржавы. У 1922 годзе комсомол узяў шэфства над Ваенна-Марскім Флотам краіны. У 1931 годзе камсомол прыняў шэфства над Ваенна-Павятрам Флотам. Комсомол накі-раваў дзесяткі тысяч лепшых сваіх членаў у Ваенна-Марскі і Павятра-ны флоты, у ваенныя вучылішчы. Комса-мольцы салдэйнічалі стварэнню магут-ных, асашчочных пералавой тэхнікі Марскога і Павятрагнага флотаў.

Комсомольцы Чырвонай Арміі ама-адана працуюць над умацаваннем яе

пішучы пазмы, пе-рамагаюць ледзя-ную стыхію Арк-тыкі і разгледваю-тайны стратасфе-ры.

Усяму свету вядома імя адважна-га папаніна-комсомольца, доктара географічных на-вук, героя Савец-кага Саюза Еўга-нія Федарава. Суветную вядомасць набылі камсомольцы-піяністы і скры-пачы Якаў Зах, Эміль Пілель, Міхал Фіхтэнгольц і іншыя. Гэтыя прыклады можна было-б прадужыць бесконца!

Партыя і ўрад высока апанілі за-слугі Леніна-Сталінскага комсомала, працягваючы на ўсіх франтах барацьбу за сацыялізм. У студзені 1931 года ўрад узнагародзіў ВЛКСМ ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга за пра-цягуючы ініцыятыву ва ўдзярніцтве і сацыялістычным спаборніцтве, за пра-цоўны гераізм у індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай га-спадаркі. За ўдарную работу ўзнага-роджаны ордэнамі Леніна камсомольскія арганізацыі Днепрабуд, Данбаса, Масквы.

Савецкі народ аказаў Леніна-Сталінскаму комсомолу велізарнае па-літычнае давер'е, выбраўшы лепшых яго прадстаўнікоў дэпутатамі Вярхоў-нага Савета СССР, саюжных і аўта-номных рэспублік.

Комсомол заўсёды актыўна ўдзель-нічаў у будаўніцтве ўзброеных сіл савецкай дзяржавы. У 1922 годзе комсомол узяў шэфства над Ваенна-Марскім Флотам краіны. У 1931 годзе камсомол прыняў шэфства над Ваенна-Павятрам Флотам. Комсомол накі-раваў дзесяткі тысяч лепшых сваіх членаў у Ваенна-Марскі і Павятра-ны флоты, у ваенныя вучылішчы. Комса-мольцы салдэйнічалі стварэнню магут-ных, асашчочных пералавой тэхнікі Марскога і Павятрагнага флотаў.

Комсомольцы Чырвонай Арміі ама-адана працуюць над умацаваннем яе

Выхаванне моладзі ў камуністычным духу немагчыма без сістэматычнага глыбокага вивучэння рэвалюцыйнай тэорыі марксізма-ленінізма, гісторыі Усесаюзнай камуністычнай партыі (большэвікоў). Гісторыя большэвіцкай партыі з'яўляецца магучай зброяй камуністычнага выхавання моладзі. Адсюль наша моладзь будзе чэрпаць рэвалюцыйны вопыт, вучыцца больш-шэвіцкаму майстэрству перамагаць, ад-сюль яна дасведчае аб слаўным шля-ху барацьбы і перамогі вялікай партыі Леніна-Сталіна.

Комсомол прыходзіць да свайго дваццатгоддзя адзіным і згуртаваным атрадам большэвіцкай партыі і яе Сталінскага ЦК, вакол якілікага пра-вадыра таварыша Сталіна.

ПАЛКІЯ ПАТРЫЁТЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

КОМСАМОЛЬЦЫ-ПАГРАНІЧНІКІ

Тры гады таму назад малады мадэльшчык ленинградскага суднабудавнічага завода імя Орджанікідзе комсомолец Якаў Фралоў прыехаў на граніцу. Пасля завальскага грукату, імклівага гарадскога жыцця абстаноўка граніцы здавалася незвычайнай. Дзіўнай і нязвычайнай была шыня палёў, кроўкі шпелест пазалочаных багатых фарбамі восені лясоў і пералескаў.

Якаў ніяк не мог уявіць, што вось за тым мірным хмызняком канчаецца савецкая зямля — зямля яго вялікай і багатай, магутнай і шчасливай соцыялістычнай радзімы. У мыслях не ўкладвалася, што за прэстым пагранічным слупам пачынаецца другі свет, дзе чалавек чалавечу волю, дзе над працоўнымі ўзнікаюць панскі бізун, пануюць эліткі і ўніжэнні.

На заводзе Якаў актыўна ўдзельнічаў у комсомольскай рабоце, з'яўляўся групавым і членам цэхавога камітэта ВЛКСМ. На развітанне работы па рабоце, моцна падскакуючы яму руку, наказвалі:

— Глядзі, Якаў, будзь пільным да працы, ворагаў, стойка ахоўвай шчасце і радасць савецкага народа.

Разам з Якавам Фраловым на пагранічную заставу прыбылі яго аднагодкі — маладыя рабочыя і калгаснікі з розных канцоў савецкай краіны. Усе яны з пачуццём вялікай адказнасці перад радзімай становіліся на ахову свяшчэнных рубяжоў сваёй бацькаўшчыны.

Падключі напружаныя, разлічаныя да хвілін дні пагранічнай заставы Бахты па ахове дзяржаўнай граніцы змянялася баявой палітычнай і агульнаадукацыйнай вучобай.

Хутка Якаў Фралоў, як і сотні савецкіх пагранічнікаў, паліх патрыяцтваў нашай радзімы, палюбіў суровае жыццё граніцы. Ён знайшоў сваё месца на заставе. Як перадаваў, палітычна развіта, чулівага таварыша, комсомолец выбралі Фралова сваім каморганам. Зараз, калі закончыўся тэрмін службы, комсомолец, яўляўся прыняты кандыдатам у члены партыі. Якаў Фралоў цвёрда рашыў пажыццёва астацца на граніцы.

Застава, дзе з'яўляецца каморган Фралоў, адна з пераходных у атраве. Састаў яе байцоў па 90 процантаў комсомольскі. За выдатнае нясеце пагранічнай службы, выдатныя поспехі ў баявой і палітычнай вучобе калі 60 проц. комсомольцаў занесены на дошку гонару імя 20-годдзя ВЛКСМ. Імёны такіх комсомольцаў, як Мітрафан Часоўскі, які мае два заахвочвання палітычнай граніцы і 8 заахвочванняў ад камандавання, Аляксей Сарокін, які за затрыманне буйнага шпіёна ўзнагароджан наркоман НКВД БССР



Плакаты «Няхай жыве комсомол — шэф ваенна-паветранай і ваенна-марскага флота» работы мастакоў Н. Дзясніца і Н. Вагнэра.

ШКОЛА ПАЛІТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ

Я стаў членам Ленінска-Сталінскага комсомала параўнаўча нядаўна. Комсомольская арганізацыя роўнага калгаса прыняла мяне ў члены ВЛКСМ у 1934 годзе. Годы работы ў радах Ленінскага комсомала былі для мяне выдатнай школай, у якой я кожны дзень павышаў свае веды, кожны дзень ўніжаў тое, што павінен ведаць кожны малады чалавек краіны соцыялізма, кожны патрыёт сваёй радзімы.

Да прыходу ў комсомол я быў малапосменным, не цікавіўся палітычнай вучобай, рэдка чытаў газеты, ды і не разбіраўся ў прачытаным.

Комсомол абудзіў у мяне нястомнае імкненне павольна даведацца. Я пачаў чытаць палітграматы, гісторыю нашай большавіцкай партыі, пачаў больш чытаць і дабіваўся адказу на незразумелыя мне пытанні.

Пра год комсомольская арганізацыя выбрала мяне сваім кіраўніком. Гэта значыць больш акрыліла мяне.

Маёй заветнай марай было стаць камандзірам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. У 1936 годзе гэта мара ажыцця-

А. Л. КАВАЛЕЎ, пом. палітрука.

Верны памочнік партыі

Комсомол — верны памочнік партыі Леніна-Сталіна. Мара кожнага перадавага маладога чалавека нашай краіны — быць членам комсомала, амаганца ў яго радах за вялікую справу соцыялізма.

1928 год — значная дата ў нашым жыцці. Я ўступіў у рады Ленінска-Сталінскага комсомала. Комсомольская арганізацыя палітычна выхоўвала і вырашала мяне, дапамагла мне, былому батраку, скончыць вучобу ў сельскагаспадарчым тэхнікуме і ў ВКСПІ імя Леніна.

Савецкая ўлада, партыя большавікоў і вялікі Сталін усклалі на нас, спецыялістаў сельскай гаспадаркі, вялікі абавязак: разам з калгасным сялянам амаганца за высокай уладжай — даць краіне 7-8 мільярдаў пудоў хлеба ў год. Над вырашэннем гэтай зада-

В. А. ГАУРЫЛЬЧЫК, арганом случкага райза.

АВАЛОДВАЕМ ТЭХНІКАЙ

Комсомольцы нашага падраздзялення орача падтрымалі ініцыятыву комсомольцаў маскоўскага аўтазавода імя Сталіна і паставу Ваеннага Савета Беларускай Асобай Ваеннай акругі аб арганізацыі соцыялістычнага спабарніцтва на дастойную сустрэчу 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсомала.

Сярод комсомольцаў-байцоў і кампаньёнаў-пачатковцаў састава шырока азгучылася соцыялістычнае спабарніцтва за прыглыбленне ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы, за спільнае Ваенна-Савецкае. Комсомольцы з гонарам выконваюць свае абавязальнасці ў мя нашай квітнеючай маперы-радзімы.

Комсомолец Барысёнка — выдатнік аэравій і палітычнай падрыхтоўкі, з'яўляецца комсомольскім арганізатарам, прымае актыўны ўдзел у рабоце, ешчы ўдзельнік чырвонаармейскай таставай самадзейнасці, удзельнік актуальных нарады выдатнік вучобы «ав. Барысёнка ўзнагароджан граматай Ваеннага Савета і як лепшы комсомолец прыняты ў кандыдаты партыі.

Актыўны-комсомолец, кандыдат партыі Т. Сялюкоў па ўсіх відах вучобы трымае алазнік «выдатна».

У падраздзяленні лейтэнанта Шабаева ўзвод комсомольца-камандзіра тав.

І. В. АНДРЕЎ.

Слаўны шлях

Святы Ленінска-Сталінскі комсомол мяніўся. Яму споўнілася дзясяцігоддзе. Шлях бараббы і перамог, шлях славы і доблесці прайшоў пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі комсомол. Ён пераўтварыў сябе ў неўвадзальны шлях у паравых дыму грамадзянскай вайны, на рыштывах новых будоўляў сталінскіх паштоў, у будоўлі пільна калгаснай вёскі.

Я таскама адчуваю сябе імянінкінам. Менавіта выхаванне і яму я абавязан тым, што стаў савецкім інжынерам-канструктарам.

Я шчасліў і горд, што з'яўляюся членам маладога комсомольскага племені. Што можа быць выдатней моладзі!

Ф. Л. МАРОН, інжынер, старшы канструктар станіабудоўнічага завода імя Кірава.

МЯНЕ ВЫХАВАЎ КОМСАМОЛ

Прайшоў год з таго часу, як я скончыў дзяржаўны медыцынскі інстытут. Ажыццявіўся мая заветная мара. Я стаў савецкім урачом. Ахоўваў здароўе шчаслівых грамадзян нашай любімай радзімы, працоўных квітнеючай краіны соцыялізма — што можа быць больш блаславенным, больш ганаровым!

Свята шчаслівай савецкай моладзі — XX-годдзе Ленінска-Сталінскага комсомала — у саставае выключна радасна. Пасля работы ўрачом доверскага аддзялення інстытута пераходзіў крыві мяне вылучылі загадчыцай доверскага кабінета. Ужо некалькі месяцаў як я працую над навуковай працай па вывучэнню сухой сыраваткі, рэкамендаванай мне навуковым кіраўніком інстытута праф. Іргерам. Для павышэння сваёй урачэбнай кваліфікацыі я па вечарах працую ў клініцы.

Н. БРОНЬ.

Б. І. ЛІВОНІЧ.

комсомолка-ўрач, загадчык доверскага кабінета інстытута пераходзіў крыві.

Гордасць фабрыкі

На правым беразе Заходняй Дзвіны раскінуліся корпусы панчошна-трыкажнага гіганта — віцебскай фабрыкі імя КІМ. Яна вырастае за год сталінскай пшчоткі. Фабрыка будавалася па апошнім слову пераможцаў тэхнікі і, як маяк, азирае сабою новы соцыялістычны горад — Пролетарскую Славаду.

Фабрыка па-праву называецца маладзёжнай. У яе светлых, прасторных корпусах працую 4500 маладых работніц і рабочых, з якіх 3400 з гонарам носіць высокае званне станаўцаў.

У аўтагарадзе моладзі ідзе комсомол, які выхаван у сваіх радах 760 сапраўдных герояў соцыялістычнай працы.

Комсомолка Падскокава Тэця падняла на фабрыцы станаўцаў сяга. Разам са сваімі таварышамі-комсомолкамі Дабравольскай Ілінай і Ісэнавай Хай яна кінула выклік старым, тэхнічна абгрунтаваным нормам і сваім асабістым прыкладам паказала восьмітысячаму рабочаму калектыву, што кожная машына можа даваць за амоні не 39 дзесяткаў дзіячых панчоў, а 66.

Выдатны пачын Падскокавай і ле слаўных таварышак быў падхоплен лепшай, перадавой моладдзю. Множыліся рады ўдзянікаў і станаўцаў. 66 дзесяткаў сталі звычайнай выпрацоўкай многіх кетлбўшчыц. У шырока разгарнуўшымся спабарніцтве рэзіды Падскокавай, Дабравольскай і Ісэнавай перакрываў вырашчаныя маладыя станаўцаў.

У дні падрыхтоўкі да свята — XXI гадавіны Вялікага Кастрычніка і XX-годдзя Ленінска-Сталінскага комсомала па новай сілай разгарнулася соцыялістычнае спабарніцтва. На сваім пра-

цэсе кетлбўкі дзіячых панчоў яна дасягнула новай рэкорднай выпрацоўкі — 92-х дзесяткаў пры норме ў 45. Рэкорд тав. Падскокавай перакрыла другая равеніца комсомала — Камароўская Ніна, якая на гэтым-жа прапсе дала зменную выпрацоўку да 94 дзесяткаў.

Непазнавальна вырастае комсомолка Ольга Пучкова, якая прыйшла на фабрыку ў 1933 годзе. Машына для яе была навінкай. За піль год работы на фабрыцы Ольга прайшла вялікую творчую і палітычную школу і заняла першае месца ў радах станаўцаў.

Сваё ўступленне ў комсомол тав. Пучкова адзначыла пераходам на абслугоўванне чатырох насочных машын. Маладая комсомолка штодня выконвае сваю норму на 120-130 проц.

Комсомолка Аня Туркоўская ад самага пачатку сваёй работы на фабрыцы паказвае ўзоры соцыялістычнай працы, апраўдае вялікае званне члена Ленінска-Сталінскага комсомала. Выдатна спраўляюцца з адказнай работай камсорга, тав. Туркоўская паказвае асабісты прыклад на вытворчасці. На сваім прапсе падборкі панчоў яна выконвае норму на 200 процантаў.

Імёны лепшых станаўцаў і станаўцаў — Клаўдзія Антанавіч, Ольгі Васіленка, Ніны Камароўскай, Ольгі Пучковай, Ані Туркоўскай і іншых — занесены на дошку гонару імя XX-годдзя комсомала. Станаўцаў пераходзіць свой метал моладзі, палігваючы іх да ўраўноў перадаўкоў.

Месца алазнічак-рэкардсменаў пачалі займаць супольныя станаўцаў брыгады. Сярод іх — маладзёжна-комсомольскія брыгады брыгадзіра-комсомолкі Радзюшкіч у вягальным цэху, комсомолкі-зменорга Памы Генькінай у трыкажым цэху і інш. Яны дабі-

ліся вялікай прадукцыйнасці і якасці прадукцыі. Нядаўна ў швейна-кепелыным цэху арганізавана новая брыгада імя XX-годдзя Ленінска-Сталінскага комсомала.

З радзю станаўцаў-комсомольцаў вырабілі камандзіры вытворчасці. Ад радзю кетлбўшчыцы да начальніцы змены швейна-кепелнага цэха — такі шлях комсомолкі Надзеі Чаркасавай. Яшчэ працуючы на станка, тав. Чаркасава паказвала прыклад станаўцаўскай работы. Сваю дзённую норму яна выконвала на 140-150 процантаў. Працуючы кантралёрам па якасці, тав. Чаркасава па-большавіцку амаганца за бракарэмай, дабіваючы выпуск высокакачэснай прадукцыі. У сучасны момант тав. Чаркасава вылучае начальнікам змены, дзе яна паказвае добрыя арганізатарскія здольнасці.

Начальнікам буйнага цэха працую комсомолка інжынер тав. Апарнава Роза. Яшчэ працуючы радзюй прадзільніцай на фабрыцы імя Кагановіча, тав. Апарнава без адрыў ад вытворчасці займалася ў вятарні адбываку. Пасля сканчэння яго паступіла ў Маскоўскі тэхнічны інстытут. Арымаўшы дыплом інжынера, тав. Апарнава прыйшла працаваць на фабрыку імя КІМ. Поўнашю апраўдаўшы сябе на рабоце інжынера-эканаміста фабрычнага цэха, тав. Апарнава яўляўся вылучае начальнікам швейна-кепелнага цэха.

Комсомол — залаты фонд фабрыкі — арганізацыя чатырохтысячнага калектыва моладзі Дастойна сустракаючы сваё слаўнае XX-годдзе Ленінска-Сталінскага комсомала, маладыя героі соцыялістычнай працы абавязваюцца дабіцца яшчэ большых поспехаў у бараббе за павышэнне выканання сталінскіх вытворчых планаў.

З ЛАРЫСАУ, Л. МІХАЙЛАУ.

У гэце лета най-

больш ажыц-

ням і шумным кут-

ком калгаса імя

Леніна быў стадыён. Яго будавалі, як

толькі сінюю снег. Будавала моладзь, і

і стадыён вышэй на-славу. Гладкі ба-

гавыя дарожкі, зліняе футбольнае по-

ле, вальбейная і баскетбольная пры-

падзкі шведская лесніца, розныя пры-

клады для гімнастыкі — усё яна на гар-

скім стадыёне, толькі мейст па размерах

Стадыён быў цікавай навінай для

моладзі Калгасны арганізатар фізкульту-

рнай работы, комсомолец Сцяпан Ба-

равік не меў адолю ад жадаючых зай-

мацца на стадыёне. Знайшлося аямала

аматараў лёгкай атлетыкі, вальбейна-

французскай бараббы ў фізкультур-

ны гурткі прыйшлі нават пажыллыя

калгаснікі і калгасніцы. Для заняткаў

скарэстаўвалі абодзены перапынкі і

летнія вечары. Не было таго дня, каб

стадыён пуставаў.

Ішлі заняткі па фізкультуры, і побач

— заняткі па стральбе. Малады калгас-

нік Янка Станішэўскі арганізаваў

стралковы гурток. Удзельнікі яго аб-

сталявалі свой маленёк цір Запрасілі

інструктара з раёнага савета Асаві-

хіма Праз невялікі час калгас ужо

меў больш дзесяці вараўшалаўскіх

стралкоў. Стралковы спорт зацікавіў і

маладых дзяўчат, якія таскама актыў-

на наведвалі заняткі гуртка.

— Бацьку? — гаварыў комсорг Ан-

тон Калодка старшнік калгаса, як за-

кінеца работа! Якая актыўнасць!

Ішлі заняткі моладзі комсомольцы

скарэсталі правільна і ўмела. Яны

сталі арганізатарамі рознастайных

гуртоў, пайшлі насустрэч запраца-

ванням і жалючым моладзі, ахалілі яе

сваім уплывам. Моладзь пайшла за

комсомольцамі. Здаўналася вакол іх

Комсомольская арганізацыя пачала

расці. Уплываў жа комсомольцаў на мо-

Калгасная моладзь

ладзь даў свае станаўчыя вынікі і на

вытворчай рабоце.

— Моладзь з'яўляецца нашым арга-

нізуючым ядром, — не адзім раз гавары-

ла на солах старшыня калгаса.

У калгасе на ўсіх важнейшых рабо-

тах працую моладзь — брыгадзірамі,

палымі рабочымі, вальбейшчыцамі,

ракунаводамі, коняхамі. Знацімымі

людзьмі калгаса з'яўляюцца комсомол-

цы Іван Чуеўскі і Валодзя Руса-

ловіч. У іх работа сапраўны кіпіч пад

рукамі. Куды-б іх не паслалі — на

ворыва, баранаванне, касцю, — усюды

яны на працягу ўсяго лета перавыко-

валі нормы выпрацоўкі 3 імі спабар-

нічае маладая комсомолка Зіна Паў-

люўская. Яна сістэматычна давала

200 проц. нормы на жніве, на копцы

бульбы і на іншых работах. Такіх эн-

тузістаў вытворчасці можна знайсці

шмат.

У гэтым годзе калгас імя Леніна

першым з калгасаў сельсавета закон-

чы сельскагаспадарчыя работы. Гас-

падарчы год даў ялтрэняны вынікі:

прападзён калгасніка складалаца з

3 кг. збожжа, 8 кг. бульбы, 3 кг. фу-

ражу і больш рубля грашмыма. У па-

раўнанні з мінулым годам гэта знач-

ны крок наперад па шляху да замож-

насці. З кожным годам паліпшаецца

дабрабыт калгаснікаў, змяняюцца люд-

зі, змяняецца і аблічча самой вёскі.

Апрача стадыёна ўпрыгожвае вёску

і новы калгасны клуб. Па вечарах тут

людна і весела ініцыятарамі культу-

ра на масавых мерапрыемствах з'яўляю-

цца комсомольцы. Малады калгасны му-

зыкант Болесэ Зічынскі арганізаваў

струнны гурток з 11 чалавек. Танца-

вальным гуртком кіруе Зіна Паўлю-

ска. Яе гурток развучыў рад белар-

рускіх і украінскіх народных танцаў.

Вёска і драматычным гуртком, які паста-

ноўку па пазме А. Пушкіна «Цыгане».

Перад выхаднымі днямі ўжо не бы-

вае, як раней, вясковыя вечарынак з

п'янкамі і хуліганствам. Іх замянілі

веч

ТРЭЦІЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ АЛІМПІЯДА МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

КВІТНЕЕ НАРОДНАЕ МАСТАЦТВА

Учора другі дзень прадаўжалася трэцяя ўсебеларуская алімпіяда мастацкай самадзейнасці. Рабочыя, калгаснікі, інжынеры - тэхнічныя работнікі, служачыя, старыкі і юнакі, прыехалі ўсе ў адну катэджную, дэманструючы сваё майстэрства спяваць, іграць, танцаваць. Якое багацце фарбаў і талентаў! У кожным выступленні, калектывным ці індывідуальным, відзіць бліскучы рост народнай творчасці, адлюстраванне квітнеючага, шчаслівага і радаснага жыцця беларускага народа. Чырвонымі ніткамі праз усе алімпіяды праходзіць паказ росту культуры і заможнасці народа. Нездарма так моцна гукаць песні і частушкі, у якіх беларускі народ успамятае вялікую партыю Леніна - Сталіна, лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна.

Алімпіяда карыстаецца вялікім поспехам, яна прыцягвае шмат гледачоў. Спартыўнае лепшае калектывы мастацкай самадзейнасці і асобныя выканаўцы. Жыццерадасныя танцавальныя выступленні змяняюцца лютымі песнямі савецкага народа, вясёлымі частушкамі, складанымі балетамі і акрабачнымі нумарамі.

На сёння - работніца віцебскай швейнай фабрыкі «Сія» індустрыяліца т. А. Абэгаў. Лёгка і прыгожа яна танцуе чардам. Работніца гэтай-жа фабрыкі тав. Рыўкіна выконвае цыганскі танец. Сіду, гібакіс, цела, спрытнасць і здароўе паказваюць пяць гімнастаў віцебскай трыкатажнай фабрыкі імя КІМ. Ён змяняе танцавальны калектыв віцебскага клуба «Чырвоны Кастрычнік», які добра выканаў беларускі народны танец «Крыжачок» і балетны, жыццерадасны цыганскі танец. Апанутыя ў страчатыя цыганскія касцюмы, выходзяць на сцену танцоры, наляваючы цыганскую мелодыю. Яна спачатку гучыць піха, быццам здалёк. Але вось узмяняецца тэмпа танца, нарастае мелодыя, і ўжо вясёлая вясёласць бурліць на сцене. Гледачы гарача апладыруюць выканаўцам.

Вялікую і рознастайную праграму выступленняў паказваў гомельскі чыгуначны клуб імя Леніна. Добра сыгралі ансамбль цымбалістаў у складзе 11 чалавек, пад дырыжорствам беларускага кампазітара Пукота, выканаў народную песню «Ой у полі ніўка» і стаўшую папулярнаю па ўсім Саюзе песню беларускага кампазітара Любана «Бывае здарова». Дзіцячая танцавальная група з 9 чалавек пад кіраваннем т. Рыбальчанга з вы-

ключным поспехам выканала «Чырваную пляску». Удзельнікі мастацкай самадзейнасці гэтага-ж клуба т. Курбатаў на дзіцячым гармоніку і вялікім майстэрствам выканаў адскладаных музычных рэч. Беларускі народны танец «Ліўоні» ў сваёй сабраванай свежай трактоўцы танцавальнага калектыва гомельскага чыгуначнага клуба вельмі ўражае.

Алімпіяда выдатна ллжа і тым, што ў ёй разам з квітнеючай моладзю прымаюць удзел і сівія старыкі, дэманструючы гэтым моладасць нашай радзімы, шчаслівае жыццё народа. Старыкоў - спевакоў, танцораў і музыкантаў асабліва пільпа сустракае аўдыторыя. Іх выступленні на алімпіядзе факт вельмі значнальны. Ён паказвае, які размах атрымала ў нашай рэспубліцы развіццё самадзейнага мастацтва.

Побач з паказам харавога, музыкальна-вакальнага і танцавальнага жанру на алімпіядзе адбываецца паказ спектакляў драматычных гуртоў. Учора днём драматычны гурток віцебскага чыгуначнага клуба «Суботнік» паказаў п'есу «Мядзведзь» А. Чэхава (пастаўка ўрача паліклінікі тав. Воінава). Роль ўдзельніцы Папавой вельмі ўдала адыграла старшыня мясцовага дыстанцыі пці т. Мінкевіч, ролю адстаўнога ларучыка артылерыі добра сыгралі інструктар фізкультуры т. Жырноха.

Радасна адзначыць, што драматычны гурток смела бярэцца за пастаўку вялікіх п'ес і паспяхова спраўляецца з гэтай задачай. Вечарам у клубе металістаў з поспехам выступіў драматычны гурток гарачкага сельскагаспадарчага інстытута. Ён паказаў асобныя ўрывкі з п'есы «Слава» Гусева. Проста, без лішняй наігранасці, вельмі ролю Матилькова студэнт В. Курас т. Паўлюскі; пільпы і прадэвівы вобраз мацеры стварала жонка служачка інстытута хатняга гаспадыня тав. Штарбакова.

На жаль, трэба адзначыць, што арганізацыя паказу драматычнага жанру самадзейнасці пастаўлена вельмі дрэнна. Учора, напрыклад, да 8 г. вечара, апрача аднаактавай п'есы «Мядзведзь», нічога не прагледзілі. Нават члены журы не ведаюць парадку паставак. Трэба сёння-ж выправіць гэтыя прабелы. Не трэба забываць, што драматычны жанр атрымаў такое-ж вялікае развіццё, як і іншыя віды самадзейнага мастацтва і, безумоўна, патрабуе да сябе самай сур'ёзнай увагі.

Г. ТАРАН.
Н. ГРОЗЯВ.

ПЕРАДСВЯТОЧНЫЯ ПАКУПКІ КАЛГАСНІКАЎ

БАВРУЙСК. (Нар. «Звязда»). Радасна сустрэлі кастрычнікі ўрачы-стасці калгаснікі сельгасарбелі імя Кудышова, Бавруйскага раёна. Каля 50 калгаснікаў закончылі будаўніцтва новых дамоў. Зараз напярэдні святэ многія перабіраюцца ў новыя светлыя, чыстыя кватэры. У 30 кватэрах

праведзена электрычнае святло, у 15 - радыё.

Атрымаўшы аванс на 5 руб. грошай на прадазень, калгаснікі робяць перадсвяточныя пакупкі. 15 чалавек набылі мабіль для кватар. Калгаснікі Сцяў Урбановіч купіў два нікельравыя лоікі, буфет. Сёлета 6 калгаснікаў набылі сабе веласіпеды.

Міх. ЛЫНЬКОЎ

МАЛАДОСЦЬ

(У РЫВАК)

Ужо трэці месяц, як Вася ў камандольскай ролі. Мянушка Варабей перада пайшла за ім яшчэ з прыёмнай камісіі. Адна з дактароў, сухыя, тонкі, зірнуў паглядзіва на яго і, не ладушы, толкам фаміліі, буркнуў сэрдыта:

— Таксама ваяка! Ліці дамоў, верабей! Вася паглядзеў на яго, як на буржуазную гірду, гучна пачынаў нось, памынуў пра нейкую класіфікацыю трыбуку, і з самым рахуным і незалежным выглядам палышоў да другога члена камісіі, чалавека ў ваенным.

— Так што жадаю ў армію... Да... і неправерна, каб кулямітэкам... Іначай і не магу... — торапка гаварыў ён, адчуваючы, як пачынае здаваць яго расшчэпач, пачынае прыжыць галас. Спяваючы і хвалючыся, даставаў ён кішэні прамасленага піджак даволу з камасола.

— Вось і паперка ад ячэйкі... Вось тут скажана, што я мабілізаваны і што мне вясомнацца год... — А давол ад башкоў? — Башкоў не маю... — і чамусьці густа пачырванеў. — Так што сам па сабе, а камасол дазваляе...

Хутка выпалішы ўсе свае аргументы. Вася скося зірнуў: а што калі раптам гэты чалавек возьме яго пад сумненне іх пярэбне гэтыя нявыясненыя паперкі. Блда з ім, з паперкамі. Тут рост крху палодзіць, а тут ішчэ колькі клопату было ў ячэйцы з недастаючым годам. Колькі то давалася спарасіць у хлопцаў. Урашце, якая ім справа да гадоў, калі, як-ніяк, пяты год працуе ён у шватнай майстэрні, а там яго ўзрастанне не так ужо і цікавілася. А тут яшчэ пра башкоў пачаўся... Як-жа, скажы ім пра матку... Яна, матка, канешне, яго не ўтрымала, павіна зраўнаць усю справу... Але-ж сёння будучы, нідзё ад яго не дзёнаеся. Такія ўжо нашы маткі, бяда з ім... І шкада, канешне, іх...

Вася паіраў з-пад ілба, чакаў.

Надзёя і адчай яўна сваяціліся ў вачу, змяняючы адно другое. Ілпынны віхры несурозна лезлі па ўсе бакі, упраснальна ўшэптка змянялася гаваруны маршчакамі на ілбу, палыны рэцарпліва перабілі гузік кепкі, і ўвсё, Вася быў падобны на сапраўднага верабя, гатована біцца з кім заўгодна, абя толькі не адступіць.

Чалавек у ваенным аглядзеў яго дапытлівым вокам, усміхнуўся, падмігнуў другому чалавеку ў штацік, запітаў:

— Што-ж нам рабіць з ім? — хапёў сказаць з птушаніткам гэтым, але не сказаў і захаваў усмешку ў вусы.

— Так... Хударыны занадта... і роства не выпашу...

— Ну, рост не такі ўжо страшны, хлопцы яшчэ падлічцецца...

Нібы вачына пачынаўся, да таго доўгімі-доўгімі паказаліся Васю гэтыя размовы. І як вараз ашпарыла хлопца, калі сказаў іх:

— Ну, ступай...

Васю было не да жартаў:

— Як гэта ступай? Куды ступай?

— Ізі ў камасольскую роту. Залічаны. Ну, задаволены?

Тут Вася выкінуў такое антраша і так крхнуў: «Прыняты, прыняты!», што доктар, які аглядаў чарговага хлопца, з перападу праставіў сваю трыбуку не зусім да належнага месца. І ў прыёмнай камісіі пракаціліся выбухі рогату. А сівенскі доктар, зняўшы пензель, натужна праціраў яго і паіскаў плячыма:

— Не разумею... Не разумею... Дваццаць год маю справу з прымушнікамі, а гэтага ніколі не бачыў... Людзі, які людзі, рост, мускулатура, дыханне — ну ўсё-ж старо, бывалае... Але прычым-жа, скажыне, гэтая радасць... Чалавек ідзе ў салдаты — рад... Гм... Не разумею...

З яго пасмейваліся. А чалавек у ваенным ужо яго за пося халата і кротка сказаў яму:

— Бачыце, доктар, тут справа ў тым, што вы, што ў вас, каб сказаць вашым тэрмінам, у вас кароткае ішчэ дыханне... А таму вы і не разумеете... Але ў недалёкім часе і гэта стане для вас зусім ланым.

Доктар глядзеў, аднак, не разумеючы, і, каб выйсці з нялоўкага замаяччя, ненатуральна афіцыйным голасам заяваў:

— Я ведаю свае абавязкі... — і, схаванушыся, дадаў:

— Наступны, на агляд! Дыхайце раз, дыхайце два...

Атрымаўшы віноўку і прызначэнне ў роту, Вася, як віхрам падхоплены, імчаў дахаты. Трэба было пагаварыць з маткай. У сэнцах, дзе майстраву заўсёды стайор-судел, ён схаваў віноўку пад свежыя і пахучыя стружкі — каб не здарылася чаго з аружжам, яшчэ скардзе хто — і зайшоў дахаты.

Матка прыйшла з работы і корналася ля печы, рыхтуючы нахітнюю вачуру.

— І дзе толькі бачееш, ніколі ў пору не прычыкаешся цябе да вачыры?

— Справы, мама...

— Які там справы, абы боты быць...

— Гм, боты...

Вася сядзеў як на іголках. Трэба-ж ўрэшце адпраўляцца ў роту, а як ты пачнеш тут? Чуў Вася пра дзіп-плататаў, гутарку сваю павёў здалёк:

— Кажуць, палыкі ў наступленне ідуць...

— Ну, што-ж, галаву сабе зломіць.

— Канешне, зломіць... — згалдзіўся Вася і задумаўся, як быць далей, куды гэтую гутарку павесіць, каб добры канец быў, каб матка не ўстрыжыць.

— Кажуць, мама, ім буржуі дапамагаюць...

— Ім тое-ж самае будзе, што і палыкам...

— Канешне, згалдзіўся і тут Вася. Трэба, мама, біць іх, каб навеж адлучыць чалапек нас...

— А што ты думаеш, палібі сваіх буржуаў, прыдзе чарга і да ішчых! Сіла ў нас хопіць усякую погань дабіць.

— Хопіць, мама... — сказаў Вася з аччам, не бачачы, як тут бліжэй падыйшлі да справы. І ўрэшце, загалда па-чыраванушы, пашоў у рашучы наступ:

— Ведаеш, мама, пале тут абавязкова забеспечыць...

— Ты гэта аб чым?

— Я? У нас палер добра забеспечваюць семі чырвонаармейцаў... і паёк... Ну, і ўсёкая там дапамога...

— Гэта і добра, а як-жа ты думаў, каб мы пакінулі семі так... На тое-ж і наша рабочая дзяржава...

Вось і загінуў тут матку. Тады Вася кіннуў усякую дзіплататаў і сказаў проста і ясна:

— Ведаеш што, мама? Я запісаўся ў чырвонаармейцы, я сёння пайду ў казарму, буду там, у камасольскай ролі... Усе нашы хлопцы там... каторыя большыя... Іначай небыла...

Сказаў Вася і замоўк. Але на сэрцы стала лягчэй. Галоўнае сказаў матцы, сказаў без усякіх хітрыкаў. Маўчала і матка. Яна аглядзела сына доўгім, уважлівым позіркам. Быў у ім адвечны матчы сум, няўлоўна трышоў за чалавечае жыццё, блізка і дарагое. І нейкі неўзаветку здрыгануўся твар яго, нібы цень прайшоў па ім і захаваўся дзесяці ў вачах...

— І дзе толькі бачееш, ніколі ў пору не прычыкаешся цябе да вачыры?

— Справы, мама...

— Які там справы, абы боты быць...

— Гм, боты...

Вася сядзеў як на іголках. Трэба-ж ўрэшце адпраўляцца ў роту, а як ты пачнеш тут? Чуў Вася пра дзіп-плататаў, гутарку сваю павёў здалёк:

— Кажуць, палыкі ў наступленне ідуць...

— Ну, што-ж, галаву сабе зломіць.

— Канешне, зломіць... — згалдзіўся Вася і задумаўся, як быць далей, куды гэтую гутарку павесіць, каб добры канец быў, каб матка не ўстрыжыць.

— Кажуць, мама, ім буржуі дапамагаюць...

— Ім тое-ж самае будзе, што і палыкам...

— Канешне, згалдзіўся і тут Вася. Трэба, мама, біць іх, каб навеж адлучыць чалапек нас...

— А што ты думаеш, палібі сваіх буржуаў, прыдзе чарга і да ішчых! Сіла ў нас хопіць усякую погань дабіць.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У афіцыйнай зводцы іспанскага міністэрства абароны ад 27 кастрычніка паведамляецца, што ў сектары ракі Харамы (на паўднёвым усход ад Мадрыда) мясечнікі і інтэрвенты 26 кастрычніка пастыя жорсткай артылерыйскай падтрымоўкі, у час якой было выпушчана звыш 4 тысяч снарадаў, зрабілі атакі ў напрамку на ўзвышша Зягана і на галоўную дарогу з Мадрыда ў Андалузію ў раёне на поўдзень ад Сімпасуэлас. Рэспубліканскія войскі бліскава адбілі ўсе атакі фашыстаў, нанеўшы ім велізарныя страты. Ноччу і досвіткам 27 кастрычніка мясечнікі

і інтэрвенты зноў прадпрыйнялі некалькі атак, якія таксама былі адбиты. На ішчых франтах становішча перамен.

Раніш 27 кастрычніка 5 трохматорных італьянскіх самалётаў «Савоя» бомбардыравалі прыбярэжны квартал Валенсіі. Большасць бомб упала ў мора. Каля поўдня 16 двухматорных бамбардзіроўшчыкаў «Савоя» скінулі бомбы на вёскі Валь дэ Уско і Чыльчэ (на поўнач ад Сагунто). У рэзультатэ гэтага налёту загінула 14 асоб і бітых і 52 ранены.

Банкет у гонар інтэрнацыянальных брыгад

ПАРЫЖ, 28 кастрычніка. (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамляе, што старшыня савета міністраў рэспубліканскай Іспаніі Негрыны ў прамове на развіццё банкету, арганізаваным у Барселоне ў гонар эвакуіруючыхся з рэспубліканскай арміі інтэрнацыянальных брыгад, заявіў: «Вайны гэтых брыгад далі ўсё, што маглі, для справы ўсяго чалавецтва. Інтэрнацыянальныя брыгады ўпісалі сваю старонку ў

історыю Іспаніі і ў історыю ўсяго свету». Схіляючыся перад памяццю заможных добраахвотнікаў рэспубліканскай арміі, загінуўшых на палі баёў у Іспаніі, прадаўжаў Негрыны ўрад рэспублікі паводу помніку ў гонар гераічных байцоў інтэрнацыянальных брыгад. У заключэнне сваёй прамовы Негрыны заявіў: «Мы не клянемся перамагчы або памерці. Мы клянемся перамагчы».

ПЯТНАЦАТАЯ ГАДАВІНА ТУРЭЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

Сёння Турцыя адзначае 15-ю гадавіну з дня абвешчання 29 кастрычніка 1923 года вялікім нацыянальным сходам у Анкары Турэцкай рэспублікі. У сувязі з гэтым юбілеем накіраваны прыватныя тэлеграмы: старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. М. І. Калініным прэзідэнту Турэцкай рэспублікі пану Кемалю Атачор-

ку; старшыня Савета Народных Камітэў Саюза ССР тав. В. М. Молатавым старшыню савета міністраў Турцыі п. Джэлялі Баюру і народным камісарам замежных спраў тав. М. М. Дзінавым міністру замежных спраў Турцыі д-ру Тэфіку Рушню Арасу (БЕЛТА).

АНТЫЛІТОўСКІЯ ДЭМАНАСТРАЦЫ ГІТЛЕРАЎЦАЎ У КЛАЙПЕДЗЕ

КАУНАС, 28 кастрычніка. (БЕЛТА). Паводле паведамлення з Клайпеды (Мемеля), гітлераўцы скарысталі пачынаючы клайпедскага сейміка для най антылітоўскай дэманстрацыі. Іа будынка сейміка сабраўся натоўп гітлераўцаў, які ў бурнай форме падтрымаў патрабаванне гітлераўскіх дэпутатаў.

таў сейміка аблікліваці літоўскай паліцыі і выгналі з Клайпеды літоўскіх улад. Хаця выступленні гітлераўскіх дэпутатаў выклікалі рэзкі пратэст: боку дэпутатаў і публікі, старшыня сейміка не даў гітлераўцам дастаткова адпору.

ПОЛЬСКІЯ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ ДАМАГАННІ

ВАРШАВА, 28 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе Польскае тэлеграфнае агенства, польска-чэхаславацкія перагаворы па ўрэгуляванню ўсіх пытанняў, звязаных з пераходам Чэхаславацкай Сілезіі да Польшчы, будуць прадаўжацца лжчэ доўгі час. Польскае тэлеграфнае агенства «мяркуе», што ўжо ў бліжэйшы час Польшчай будзе

перадана без пльбсітэту некалькіх вальсцей у раёне Багуміна, а таксама Фрыштаткім раёне.

Па вестках газеты «Ілюстраваный кур'ер полсены», польскія дамаганні ў адносінах Сілезіі, Чадзі і Аравы «будуць ўрэгуляваны шляхам непасрэдных перагавораў паміж Польшчай і Славакіяй».

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Кітайскія войскі пакінулі Ухань 26 кастрычніка, узарваўшы перад аблохам усе масты, аэрадромы, чыгуначныя станцыі, уладвыя ўстанавы. Японская канцыя аддала агню. Усё дарослае мужчынскае насельніцтва пайшло разам з арміяй за новую лінію абароны.

Усе тры гарады Уханя — Ханькоу, Ханьян і Учун — ахоплены нажарам. У тылу японцаў разгарнулі аператы адрады кітайскай арміі і партызаны.

На паўднёвым беразе Японцы яшчэ прабавалі прасунуцца наперад і горада Дэань. 26 кастрычніка з самай ранішчы пачаліся японскія атакі на горад. Наступленне вялі 1.000 салдат падтрыманыя некалькімі батарыямі палітэрмі і авіяцыі. Пад канец бою, які заняўся на ўвесь дзень, японцы пуслілі ў ход атрутныя газы. Аднак і вечару пасля рукапажнага бою паларазрушэння сенамі горада японцы адступілі ад Дэань, страціўшы больш за чалавек забітымі і раненымі. Кітайцы палкам знішчылі японскі атрад у 100 чалавек, які пераправіўся перапраку Дэ.

У раёне Жуїчэна кітайскія войскі ў рэзультатэ начной атакі адбілі японцаў пункт Біяньзе. Японцы страцілі ў боі 80 салдат забітымі.

ПАКРАЖА СЛЕДЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ПА СПРАВЕ ШПІЕНСКАГА ЦЭНТРА У ШПА

НЬЮ-ЁРК, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Пражурор Гардзі зрабіў прадстаўнікам друку наступную заяву: «Учора ноччу з матэрыялаў следства па справе германскага шпіёнскага цэнтру ў ШПА былі паказаныя важныя дакументы, выкрываючыя злачынную дзейнасць гэтага шпіёнскага цэнтру. Сярод паказаных дакументаў — фотакопіі васьмі пісем, паласанак у свой час абвінавачаным Румрыхам шпіёны Джэсі Джардэа, абвінавачаных у сучасным момант турэмнае зняволенне ў Штаталанд. Дакументы гэтыя былі сепіяныя на прысланы ў ШПА англійскімі ўладамі.

Прыняты меры да рассудку паказаных дакументаў».

ДЗЕННІК

29 кастрычніка 1938 года ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) адбылася лекцыя па гісторыі СССР на тэму «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».

29 кастрычніка ў 7 гадзін вечара ў Доме партызан (валякая зала) лекцыя па тэме «Маярхія Нікала І і ітэрыскіх рух 30-40 гадоў партызанскай прапавідацыі і ітэрыскіх горада. Уваход на пастаянны і развіццё білетак».